

пазія

пазія

Зыніч



...лепш са Христом – бяз Ісьціны,
чым з Ісьцінай – без Христа...

За мурам

Верши з новай кнігі

Ліст абуранаму сябру

...сцэнар гісторыі напісаны даўно –
зъмірэнным Іаанам Багасловам,
узълюбленым Апосталам Хрыстовым:
як камень, грэшны съвет ідзе на дно...
...зъвяроў, што адусюль павыпаўзalі...
і зорку – перадсконную – Палын... –
усё Сваёй Галгофай Божы Сын
пакрыў... і не ў тэатральнай зале...
...таму зъмірайся, браце, й не судзі...
нам – толькі крыж маленъкі застаецца,
што носім, не здымочы, ля сэрца...
съвет – у руцэ Вярхоўнага Суддзі...

* * *

...а дзе абшар Крывіцкай мовы?.. –
спытае нас “языкоед”...
праз тысячи і зім... і лет –
яна люляе Край Хрыстовы...
...і Літургічнай... і дзяржаўнай...
і мовай чыстае красы,
што лашчыць ружы й верасы... –
яна была – з часін прад-дауніх...
...у ёй – і акіян Славянскі...
і ручайні хутароў...
...і дух Хрыстовых съвятароў –
ад Жырава... – і да Аляскі...
...і – далей... па ўсёй зямлі –
да Новага Яго Прышэсьця –
яна ня змоўкне... ні ў Бярэсьці...
ні ў Беластоку... ні ў Крамлі...
вянок яе – Сусьвет авбвў...
стаў сапраўды – Жыцьця Крыніцай...
бо гэта – Мова Плашчаніцы...
бо гэта – Мова на Крыві...

* * *

дух Лейбы Бранштэйна (Троцкага)
плыве — Москвой... I Берлінам...
Ню-Ёркам... I Тэль-Авівам... —
з тэле-экрану скоцкага ...
...горш чым пад даунім Гунам
сённяня плямёнам Хрысьціянскім...
у шабашы неа-паганскім
Русь Белая –
вока тайфуна...

* * *

... грукоча... мучае... камечыць... –
з самім антыхрыстам – вайна...
да Слаўнага Хрыста Прышэсьця –
ані!.. – ня скончыцца яна...
...ваенныя карэспандэнты,
наш послух – лінія агню...
наш павадыр –

матыў “memento”... –
што апявае вышыню...
...“свая” альбо “чужая” куля –
нам, роўна, верныя сябры...
і тым, што вечным сном паснулі,
нібы зайдросьцім – да пары...
...нам не відаць зямнога раю –
тут – мы заручаны журбе...
даруем тым, хто ў нас страляе...
Гасподзь прытуліць – да Сябе...

* * *

...мае белыя строі – у мейсцы съятym...
апранаю іх – перад Прычасыцем...
спалляеца пекла – у сэрцы майm...
і – на міг – усьміхаеца шчасыце...
...потым –
цешуся хітрасьпляценнямі словаў...
зачароўваюць мары і мроі...
і ў змрок апранаеца сэрца маё...
у жалобныя – чорныя строі...
...хто съяччу
майго крохкага шчасыца
задзымуў?...
падміргну – спакушэньям-віхурам...
скрушна й вусыцішна
гордаму сэрцу майму –
на разломе – між съветам і мурам...

* * *

...як уваскрасіць Беларусь?..
су-мовіцца – па-беларуску...
... як уваскрасіць чалавецтва?..
Б о г а ч а л а в е к а —
пусыціць у сэрцы...

ДАСТАЕЎСКІ

...кажа, як з цемрадзі выйсьці нам...
 відушчасьць?.. ці сълепата?..
 лепиш са Хрыстом – бяз Ісьціны,
 чым з Ісьцінай – без Хрыста...

...МЕНСК, 1941-1944 ...

*Адзін з маіх найпершых успамінаў
 з далёкае пары вайны Айчыннай*

...іду я – хлопчык, мусіць, трохгадовы –
 ад дабрадзеяў – Гусевых – дадому – ...
 ...Мікола Іваныч Гусеў быў мастак...
 партрэты маляваў – звышадмысловы...
 (нямецкіх афіцэрэй) ... адным словам,
 пры ім ня быў галодны я, бядак...
 дарэчы, ў сваёй хаце, пад страхою,
 ён прытуляў і нашых партызан...
 прытулку больш надзейнага, чым там,
 знайсьці было няпроста – той вайною...
 ...дык вось, іду аднойчы я дахаты...
 (яшчэ далёка да сустрэчы з татам –
 прыгожым лейтэнантам, што прынёс
 ласункаў торбу, да якой прырос
 вечна галодны я (часоў нямецкіх)...
 а потым – съты (увесь час савецкі)...
 ...дык вось: іду...
 садзіцца сонца ў хмары...
 ў суквецьці фарбаў – сэрцайкам тану...
 забыўся пра нягоды, пра вайну...
 пра цельца крохкае сваё... – і ў мірах –
 без успамінаў, без Зямлі – йсную,
 абняўшы ўвесь Сусьвет тугой салодкай...
 анёлаў крылы – цеплыней дрыготкай –
 бы атулілі немачнасьць маю...
 ...нябачны Бацька быццам пазірай
 на немаўлятку... лёс ягоны важыў...
 і, пэўна ж, ведаў, што калісь ён скажа
 ў пра гэты ўзылёт – як высыпее пара...

ТАЙНА ХХ ВЕКУ

...Лейба Бранштэйн і Язэп Джугашвілі
трон акрываўлены не падзялі?..
мысьліце спрошчана і нячыста
тайну былога семінарыста...

* * *

...век мажных фаліянтаў адышоў...
цяпер – час дыскаў і лісткоў маленъкіх:
хапае колькіх словаў ці вершаў жменькі –
каб палілася кроў...

БЛІЖНЯМУ

...дэман ня можа тварыць:
лёс яго – толькі бурыць...
помні не мімаходзь:
Творца – адзін Гасподзь...
дзеюць і Той, і той –
нашай з табою рукой...

ГІМН БЕЛАЙ РУСІ

Музыка Агінскага

...Краю мой, Ты палёг у сэрцы зямлі,
Еўропаю названай...
пакрыты Плашчаніцаю – Хрыстом...
пакліканы – Апосталам...
хрышчоны – Раўнаапостальным
у веры Праваслаўнай...
ратуешся – малітвай і пастом...
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
і ў Польшчы... і ў Нямеччыне... –
паўсюдна, дзе дух чалавечы
ратуеца ў Царкве...
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
– і ў Бельгіі... і ў Ангельшчыне...
паўсюдна, дзе памяць вечная
схіляецца ў журбе...
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –

– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
– ў Амерыцы... і ў Аўстралії...
паўсюдна, дзе з съмерці паўсталі, –
хто не забыў сябе...
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
... у Піцеры... і ў Маскве...
ў Сібіры... і ў Кітаі...
з нябыту Яна ўваскрасае...
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
...ля сэрцаў, съляпых і глухіх, –
крыававячы губы і скроні, –
лятуць і лятуць тыя коні... –
па гонях сваіх і чужых...
...лунаюць бель – чырвань – і бель
у золаце і блакіце...
то – нібыта золак у жыце
ўзыходзіць Царквы карабель...
...у сэрцы і ў галаве –
дзе цені шаленства
і горасьць
– Жыве Падабенства і Вобраз...
– Жыве Беларусь!.. – Жыве! –
...Краю мой, Ты палёг у сэрцы зямлі,
Еўропаю названай...
пакрыты Плашчаніцаю – Хрыстом...
пакліканы – Апосталам...
хрышчоны – Раўнаапостальным
у веры Праваслаўнай...
ратуешся – малітвай і пастом...
